

Сучасная рэжысёрская інтэрпрэтацыя класічных твораў у прыватных беларускіх тэатрах

Артыкул прысвечаны вызначэнню пастановачных падыходаў рэжысёраў беларускіх прыватных тэатраў да твораў класічнай літаратуры. У працэсе мастацтвазнаўчага аналізу вызначаюцца спецыфіка работы над літаратурнымі першакрыніцамі, асаблівасці трактоўкі вобразаў персанажаў і сцэнаграфічнага вырашэння, пры дапамозе якіх і з'яўляецца спектакль.

Article is devoted to staging techniques the directors of Belarusian private theatres to work on pieces of classical literature. In the course of the art criticism analysis determines the specificity of work on literary source, features interpretations of characters and stage design solutions, through which appears performance.


Ключавыя слова і паняцці: прыватны тэатр, спектакль, рэжысёрская інтэрпрэтацыя, літаратурны матэрыял, імправізацыя, грагэскавасць, вобразнасць.

Палітычныя і эканамічныя пераўтварэнні пачатку 1990-х гадоў у нашай рэспубліцы, пераход ад камандна-адміністрацыйнай да рынковай сістэмы кіравання выклікалі некаторыя змены напрамку развіцця беларускага мастацтва, у тым ліку і тэатральнага. Паралельна з дзяржаўнымі стацыянарнымі тэатрамі плённую творчую дзейнасць ажыццяўляюць прыватныя тэатральныя аб'яднанні.

Прыватная тэатральная справа на Беларусі знайшла сваё адлюстраванне ў тэатральных антэрэпрызах (у 1990-я гады) і прыватных тэатрах (у 2000-я гады). Нягледзячы на розныя назвы сцэнічных суполак, іх арганізацыйна-кіраўнічая структура па-

добная. У аснове стаіць арганізатар-утрымальнік, які займаецца фінансавымі, творчымі і арганізацыйнымі пытаннямі. Па форме ўласнасці прадпрыемства з'яўляецца прыватным і існуе на сродкі, вылучаныя ад рэалізацыі творчых прадуктаў — спектакляў.

Гледачы прыватнага тэатра — гэта спажыўцы тэатральных паслуг і галоўныя, калі не адзіныя, фундатары. Таму выбар п'есы для рэалізацыі творчага патэнцыялу рэжысёраў прыватных тэатраў з'яўляецца стратэгічным. Неабходнасць стварэння камер-цыйна прывабных спектакляў вымагае ад апошніх пастановак твораў, максімальна блізкіх і зразумелых шырокаму колу гле-



СТРЕЛЬМАХ Ганна

Міхайлаўна —
старшы выкладчык кафедры
менеджменту сацыяльно-
культурнай дзейнасці, Беларускага
дзяржаўнага юніверсітета
культуры і мастацтваў



дачоў, незалежна ад узроўню іх адукацыі і фінансавых магчымасцяў.

У пачатку ХХІ стагоддзя тэатр, на наш суб'ектыўны погляд, страціў сваё лідзіруючае становішча. Актыўнаму развіццю інтэрнет-камунікацыі, дыгітальнага мастацтва ён відавочна прыгрывае. Барацьба за свайго гледача патрабуе ад рэжысёраў пашырэння рэпертуарнай прапановы, пошуку новых цікавых формаў спектакляў, здольных яго прыцягнуць у прыватны тэатр. Менавіта таму адно з вядучых месцаў у рэпертуары беларускіх прыватных тэатраў займаюць лепшыя ўзоры сусветнай літаратуры, увасабленне якіх дазваляе і гледачам, і пастаноўшчыкам знайсці новы ракурс на вядомы твор. Як трапна адзначыла мастацтвазнаўца Т. Гаробчанка: «У пераломнай моманты гісторыі, калі мастацтва спыняецца на раздарожжы, калі маўчаць сучасныя драматургі, рэпертуарны вакуум звычайна залаўняе класіка» [3, с. 119].

Мэта дадзенага артыкула — вызначэнне некаторых тэндэнций, якія прасочваюцца ў працы рэжысёраў прыватных тэатраў над творамі класічнай літаратуры і дазваляюць вылучыць іх спектаклі сярод агульнага рэпертуарнага масіvu беларускіх тэатраў.

У рамках праекта «Віртуозы сцэны» рэжысёр М. Пінігін паставіў спектакль «Бедная Ліза» (1999). Інсцэніроўку хрэстаматыйнага твора М. Карамзіна, які з'яўляецца класічным прыкладам сэнтыментальнай прозы канца XVIII стагоддзя, зрабіў маскоўскі рэжысёр М. Разоўскі.

Сумная гісторыя спакушэння сялян-кі сталічным шляхціцам вырашана пастаноўшчыкамі ў жанры іранічнай пастаралі, пры спалучэнні лёгкай іроніі і чуллівай сэнтыментальнасці. Кампазіцыйная структура спектакля была пабудавана з разнародных элементаў: ад тэатральнай іроніі да народных прычытанняў, якія вызначалі характар сцэничнага дзеяння.

Паводле меркавання беларускіх мастацтвазнаўцаў Т. Ратабрыльскай і Н. Бунцэвіч, рожысёрская інтэрпрэтацыя М. Пінігіным твора М. Карамзіна ўяўляла сабой камедыйны эрзац спектакля «Ідылія» (Нацыянальны акаадэмічны тэатр імя Янкі Купалы, 1993) з прафесійна зробленымі самацытатамі [1, с. 9].

Вызначаная крытыкамі цытатнасць прасочвалася і ў музычнай афарбоўцы пастаноўкі (кампазітар В. Капыцько), і ў акцёрскіх інтэрпрэтацыях персанажаў. Музычныя нумары,

у якіх канцэнтраваліся музычна-паэтычныя каментары падзей, надавалі спектаклю новае прачытанне, а героям — новыя рысы. «Дуэт нязгоды» Лізы і Эрасты ўвабраў у сябе моцартаўскі стыль, вэрдзіеўскія інтанацыі і эстрадную песню «Ландышы». Дуэт маці і дачкі нагадваў дуэт Лізы і Паліны з оперы «Пікавая дама» П. Чайкоўскага.

Актрыса З. Белаахвосцік (выкананіца ролі маці Лізы) не імкнулася іграць пажылую жанчыну, якая прыйшла цяжкі жыццёвы шлях, яна стварала камедыйны вобраз. Так, сама з'яўленне на сцэне актрысы з палачкай у руцэ выглядала як пародыя на злую чарапіцу Карабас з балета «Спяччая прыгажуня» П. Чайкоўскага. І толькі ў фінале персанаж набываў драматычнае адценне [1, с. 9].

Вобраз спакусніка жаночых сэрцаў Эрасты вырашаны В. Рэдзькам у карыкатурным стылі, за якім прасочваліся прыёмы італьянскага тэатра масак (*del-arte*). Яго герой — тыпічны герой-палюбouнік XVIII стагоддзя з вытанчанымі манерамі і «халоднымі сэрцамі». Эраст-Рэдзька быў пазбаўлены рыс сэнтыментальнасці і безадказнага рамантызму, уласцівых герою М. Карамзіна.

Несумненым рэжысёрскім поспехам было ўвасабленне аўтарскіх адступленняў у «вобразе» каментатара В. Манаева. Яго герой быў надзелены правам умсшваца ў ход падзей, выказываючы аўтарскае стаўленне: ён перажываў, ліў сапраўдныя слёзы пачуццяў, уступаў у спрэчкі і дыялогі з персанажамі. В. Манаев віртуозна іграў узвышанага пісьменніка, апантанага любою да сваіх героеў.

Сцэнічная прастора нагадвала вялікі пюпітр — падстаўку для кніг, на якой ляжалі старонкі фаліянга, большая за чалавечы рост, з якіх нібыта сыходзілі героі твора. Збоку стаяла вялікая чарнільніца, дзе героі павінны былі патануць, праілюстраваўшы расказ аўтара. Авансцэну абрамлялі стылізаваныя падсвечнікі, а ў дальнім левым вуглу ўзвышаўся перабольшшаны вобраз абажура, пад якім, верагодна, і была напісана аповесць.

Структуру пастаноўкі дапаўнялі музычныя і танцевальныя нумары. Кампазітарам В. Капыцько спецыяльна для спектакля была створана міні-опера, некаторыя песні якой мелі самастойную мастацкую каштоўнасць.

Зусім інакш прадставіў не самую вядомую п'есу французскага класіка Ж.-Б. Мальера ў спектаклі «Жорж Дандэн, ці Падмануты

муж» рэжысёр Я. Валабоёў (2000). Пастаноўка «Віртуозаў сцэны» харктарызавалася адсутнасцю цэласнай пастановачнай ідэі, якую не маглі выратаваць ні вядомыя акцёры мінскіх тэатраў, ні балет «Тодэс», які прымаў удзел у спектаклі. Па сутнасці, пастаноўка уяўляла сабой паўпрафесіянальнае тэатральнае дзеяннне, пабудаванае выключна на імені сусветна вядомага драматурга.

Нязладжаны выканалыніцкі ансамбль спектакля вылучаўся асобнымі акцёрскімі работамі. Як адзначыла крытык Л. Гулякевіч: «Кожны герой “круціца вакол сваёй арбіты”, выкарыстоўваючы прафесійныя прыёмы сваёй тэатральнай школы, іграе “свой” спектакль» [4, с. 27]. У ролі Жоржа Дандэна У. Ушакоў вылучае адразу некалькі вобразных малюнкаў, якія застаюцца дасканала нераспрацаўванимі: ён скардзіца і абураецца без скаргай і абурання, выдае некантэкстныя эмацыянальныя адзнакі навакольным падзеям і ўвогуле існуе па-за харктарам героя, выпісаным Малльерам. Акцёрскае выкананне ролі Клітандра, каханка Анжалікі, А. Голубам здзяйснялася ў падкрэслена тэатральным стылі, што давала персанажу камічныя рысы. Тыповы прадстаўнік XVIII стагоддзя — элегантны і вытанчаны, ён нагадваў сабой Нарцыса, які пастаянна глядзеўся ў выдуманае лüstэрка [2, с. 10]. У невялічкай ролі слугі А. Кот праяўляе свае акцёрскія таленты такім чынам, што, не парушаючы агульнай драматургічнай ідэі п'есы, вылучае свайго персанажа ў шэраг галоўных дзеючых асоб.

Прысутнасць у пастаноўцы прадстаўніка старойшага пакалення акцёраў Нацыянальнага



«...Прывітанне, Дон Кіхот!»

акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы М. Кірычэнкі і балета «Тодэс», па задуме рэжысёра, павінна была вызначаць высокі ўзровень відовішча. Аднак прапанаваныя прафесійным калектывам танцевальныя кампазіцыі вылучаліся адкрыта эратычным зместам і сучасным харктарам выканальніцтва, што не адпавядала агульнай гістарычнай стылістыцы спектакля.

Да пяцігадовага юбілею праекта «Віртуозы сцэны» рэжысёр І. Райхельгаўз паставіў спектакль «...Прывітанне, Дон Кіхот!» (2002). У аснове пастаноўкі, па прызнанні рэжысёра, не інтэрпрэтацыя рамана М. дэ Сервантэса, а складанне ўласнага спектакля з арыгінальнага драматургічнага матэрыялу [5, с. 4].

Сюжэта п'есы ў традыцыйным сэнсе слова не было. Спектакль І. Райхельгаўза быў наватарскім з пункту гледжання рэжысёрскага вырашэння. Адна і тая ж гісторыя распавядалася ў чатырох самастойных жанрах, якія паслядоўна змянялі адзін аднаго: драма, опера, балет і клаўнада. Акцёры: Дон Кіхот — А. Акуліч, Санча Панса — У. Ушакоў, Дульсінея — Э. Сакура, на працягу спектакля ігралі драму, спявалі оперныя ары (музыка Л. Мінкуса), выконвалі балетныя нумары (харэаграфія М. Дударавай) і разыгрывалі клаўнаду.

Жанр тэатральнай пародыі дазваляў нейкую меру ўмоўнасці ў акцёрскім выканальніцтве: па ходу спектакля важней была сама спроба выканання А. Акулічам оперныя ары, а не яе «чысціня». Доля акцёрскай імправізацыі, якую дазваляў рэжысёр, толькі адціняла пластычнасць і дасціпнасць пастаноўкі.



«...Прывітанне, Дон Кіхот!»

Тэатральнае мастацтва

Дэкарацыйнае вырашэнне спектакля харктырызавалася вялікай колькасцю нестандартных заходак. Тры драўлянныя сцяны мноства разоў трансфармаваліся, ператвараючыся то ў паветраныя млыны, то ў таверну, то ў двор хаты Дульсіні. Злавесны вобраз паветранага млына навісаў на працягу спектакля над усім, што адбываўлася на сцэне.

Пастаноўка не давала адказу на пытаннне, ці правы Дон Кіхот у сваіх учынках. Яна спрабавала калі не апраўдаць донкіхочтва, то, прынамсі, пасімпатызаваць яму.

Спектакль «12 крэслau» (2005) па рамане І. Ільфа і Я. Пятрова, пастаўлены Т. Траяновіч у Новым тэатры (інсцэніроўка А. Кірэева), быў арыентаваны выключна на пераказванне асноўных сцэн мітусні вакол крэслau з выкарыстаннем максімуму вядомых афарызмаў Астапа Бэндэра і Элачкі-людажэркі. У выніку пастаноўка нагадвала сабой збор акцёрскіх эцюдаў на прапанаваную тэматыку, рэжысёрская работа Т. Траяновіч была зведзена да падбору акцёраў на асноўныя ролі і мінімальную іх разводку на сцэнічнай пляцоўцы, а гледачам была прадстаўлена магчымасць правесіц паралелі паміж тэатральным дзеяннем і кінаверсіяй рамана «12 крэслau» рэжысёра М. Захараўа. Прычым спектакль у выніку падобнага парапанання не вытрымаў.

Адзіным здабыткам пастаноўкі з'яўляюцца масавыя «камсамольскія» і «карчомныя» сцэны ў выкананні маладых артысташтва тэатра. Энергія, запал, бясконная вера ў «светлу будучыню», харктэрныя 20-м гадам XX стагоддзя, у спектаклі з'яўляюцца хутчэй заслугай узросту саміх выканаўцаў, чым скрупулёзнай працы рэжысёра. Сцэнаграфія А. Пяткоўскага і В. Юркевіча, выкананая ў стылістыцы плакатнага жывапісу 20-х гадоў XX стагоддзя, толькі падкрэслівала нястрымнасць стыхіі маладосці.

Асобнай увагі заслугоўваюць і акцёрскія работы другога плана. Кожны з удзельнікаў пастаноўкі занадта гіпербалізаваў харктор свайго персанажа: вёрткі, нават «слізкі» айцең Фёдар (Г. Фамін), камічна-эпацираваная мадам Грыцацуева (А. Караблёва), фемінізаваная рэдактар газеты «Станок» (К. Аверкава). Пры ўсёй арыгінальнасці і дакладнасці малюнкаў вобразаў зладжанага акцёрскага ансамбля не атрымалася.

Не стала падзеяй і выканальніцтва ролі Астапа Бэндэра А. Гарбузом. На фоне

яркіх, экстравагантных і дынамічных другарадных герояў персанажу Гарбуза не хапала эмацыянальнасці. Замест маладога і рамантычнага Бэндэра, які трывіць Рью-дэ-Жанейра, перад гледачамі падставаў чалавек, які шмат чаго бачыў і жыццё якога няўмольна рухалася да фіналу. Таму і смерць Бэндэра ўспрымалася не іначай як пазбаўленне ад цяжару гадоў.

У спектаклі «Рамэа і Джулъета MILLENIUM» (Новы тэатр, 2006), пастаўленым павторы У. Шэкспіра рэжысёрам А. Кірэевым, апавяданне выводзіцца ў пазачасавыя рамкі. Для падкрэслівання вечнай актуальнасці твора Шэкспіра дадаецца да назвы спектакля сучаснае «MILLENIUM».

«Міленіум» у перакладзе з англійскай мовы азначае *тысячагоддзе*, гэта і ёсьць наш сённяшні час. Джынсы і футболькі, ужыванне слэнгу ў гутарках, мабільныя тэлефоны і інтэрнэт як сродкі камунікацыі. Толькі ў сцэнаграфіі спектакля можна было знайсці вызначаную «прывязку» да часу дзеяння. У цэнтры сцэнічнай пляцоўкі было нацягнута палатно з малюнкам Пізанская вежы, а па баках сцэны ўзвышаліся партрэты галоўных герояў, выкананыя ў стылі эпохі Адраджэння.

Зведала трансфармацыю часам і гісторыя кахання, расказаная У. Шэкспірам. У трактоўцы А. Кірэева каханне Рамэа і Джулъеты выглядала будзённа і па-сучаснаму. Хуткае знаёмства, хуткія прызнанні ў каханні, і калі б не надзвычайнія акалічнасці, у якіх па волі аўтара (Шэкспіра) апынуліся галоўныя героі, усё магло скончыцца гэта жа будзённа і хутка. Услед за Джулъетай з'явілася б новая «Разаліна».

Асучасненымі выглядалі і выканаўцы асноўных роляў. Каларытны і пазнавальны вобраз бізнес-ледзі, засяроджанай выключна на разэнні фінансавых пытанняў, увасобіла ў ролі ледзі Капулеці актрыса А. Адзінцова. У нейкі момент, як гэта бывае ў заможных сем'ях, ледзі Капулеці ўсвядомлівае, што яе дачка раптоўна вырасла, выйшла з-пад кантролю маці і мае свой пункт гледжання на падзеі.

Маладым, паспяховым, незалежным і нецярпімым да чужога меркавання падставе перад гледачамі Цібальд П. Юрчанкова-малодшага. Калянасць і напышлівасць выказванняў, погляд з-пад ілба рабілі яго няпроста сапернікам Рамэа, а непрымірымым ворагам. На фоне рамантычнага, нават злёгкую апатычнага Рамэа ў выкананні артыста М. Крэ-

чатаў мужны Цібальд-Юрчанкоў выглядаў эфектна і жыццесцвярджальна.

Карміцельку ў выкананні А. Проліч адрознівалі жыццёвая мудрасць, бязмежная адданасць і каханне да сваёй выхаванкі. Менавіта ў Джульете яна бачыла сэнс свайго жыцця, таму і імкнулася ўсцерагчы яе ад нягод. Адзначым, што герайні А. Проліч — персанаж без дакладных узроставых харктарыстык. Няўменне карыстацца сучаснымі сродкамі сувязі выдавала ў ёй немаладую жанчыну, а спробы ўладкаваць асабістасць шчасце Джульеты ставілі яе нараўне з галоўнай герайні.

На жаль, не атрымалі глыбокага развіцця вобразы галоўных герояў. Рамэа (М. Крэчатаў) і Джульета (Ю. Палубінскую), якія з'яўляліся напачатку спектакля, быццам бы і не перажываюць увесел шэраг падзеяў. У фінале чаканай трансфармацыі вобразаў закаханых не адбываецца, і ў выніку тэма кахання, пранікліва апісаная Шэкспірам, не знаходзіць адлюстравання ў словах і ўчынках герояў. Джульету Ю. Палубінскай адрознівала прадуманасць і ўзважнасць выказванняў. Словы шэкспіраўскага тэксту, якія вымаўляюцца ў залу, ішлі не «ад сэрца», а «ад разуму». І гэта была ўжо не дзяўчынка-падлетак, а больш сталая герайнія. Рамэа не хапала ўпэўненасці і юнацкага запалу. Складалася ўражанне, што герой дзейнічае не па клічы сэрца, а па неабходнасці, якая дыктуеца сюжэтам. У дуэце з Палубінскай ён часцей апіняўся вядзённым персанажам і тым самым імгненнем і беззваротна губляў увагу публікі да свайго героя.

Менавіта вонкавае афармленне постаноўкі: дэкарацыі, касцюмы, музыка, а не ўзровень акцёрскай гульні вызначалі спектакль. Арыентаваны на маладзёжную аўдыторию, ён адказваў яе чаканням. Невыпадкова, напрыклад, сцэна першай шлюбнай ночы вырашаецца рэжысёрам Кірэевым пры дапамозе аўдыявізуальных сродкаў. Праз відэаабсталяванне на палатно з выявай Пізанская вежы трансліраваўся загадзя зняты матэрыял. Відэазапіс быў зманіраваны так, што кадры любоўных ўцех Рамэа і Джульеты перамяжоўваліся з кадрамі мірна спячых бацькоў Джульеты.

Пры дапамозе відэа быў вырашаны і фінал спектакля. На кадрах, якія трансліраваліся на палатно, глядач бачыў Ю. Палубінскую і М. Крэчатаў ў сучасных экстэр'ерах г. Мінска. Тым самым рэжысёр спрабаваў канчаткова пераканаць публіку ў tym, што гісторыя пра Рамэа і Джульету — гэта гісторыя пра нас сённяшніх.

Такім чынам, тэатральная практика сведчыць, што падыходы да ўвасаблення класічнай літаратуры ў спектаклях прыватных тэатраў вылучаюцца жанравай шыратой: ад выкарыстання празаічных твораў малых формаў да раманаў. Вядомыя класічныя творы дапісваюцца, скрачаюцца і пераасэнсоўваюцца на ўзоруні рэжысёрскай канцепцыі, у якой аўтарскі тэкст першакрыніцы з'яўляецца стартавай пляцоўкай для рэалізацыі творчых памкненняў.

Актуальная гучанне драматургічнага матэрыялу дасягаецца рэжысёрамі за кошт пераакцэнтуалізацыі сюжэтных ліній, вылучэння адной тэмы апавядання, выкарыстання аўдыёвізуальных тэхналогій. Вобразнасць і сцэнічна выразнасць выяўляеца ў стварэнні яскравых, відовішчных постановак на мяжы з клаўнадай, лёгкай іроніяй, тэатральнай пародыяй, у дынамічным імправізацыйным акцёрскім выкананні, у лёгкаважных, але вельмі змястоўных, сімвалісцкіх дэкарацыйных элементах.

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Бунцэвіч, Н. Згуляем у «Бедную Лізу»? / Н. Бунцэвіч. Т. Ратабрыльская // Культура. — 1999. — № 40. — С. 8—9.
2. Васеха, П. Віртуозы сцэны. Хто?! / П. Васеха // Культура. — 2000. — № 50. — С. 10.
3. Гаробчанка, Т. Я. На мяжы стагоддзяў: сучасны беларускі драматычны тэатр / Т. Я. Гаробчанка. — Мінск : Беларус. навука, 2002. — 367 с.
4. Гулякевич, Л. А. Некоторые характерные тенденции постановки произведений зарубежной драматургии на современной белорусской сцене: на примере отдельных спектаклей театральной антрепризы и государственных театров / Л. А. Гулякевич // Аперат. інф’цыя па прабл. к-ры і маст-ва / Нац. ббл. Беларусі. — 2001. — Вып. 3. — С. 20—28.
5. Шапран, С. Рэпетиция прэм’еры / С. Шапран // БДГ. — 2002. — 13 сенц. — С. 4.

